

Алімпіядныя заданні па беларускай мове  
для вучняў 8 класа

1. Вызначце, якія слова атрымаюцца, калі прыведзеныя слова вымавіць у адваротным парадку. Запішыце іх.

*Авал, альт, бард, лёд, рог, ям, яр, соль.*

2. Падбярыце беларускія адпаведнікі да слоў іншамоўнага паходжання.

*Фінал, арфаграфія, актуальны, кандыцыя, карэктны, красворд, глабальны, дакляраваць.*

3. Вызначце чацвёртае «лішняе» і растлумачце свой выбар.

1. Асіна, асіnavы, асіnnіk, асіны.
2. Асоба, асобы, асабовы, асобіна.
3. Вада, вадзіца, вадзіць, вадзяны.
4. Важак, важскі, важсыць, важсаны.
5. Згадка, згаджсацца, згода, згодны.

4. У якім склоне ставіцца назоўнік пасля дзеясловаў дзівіца, дзякаваць, ажсаніца? Складзіце з імі словазлучэнні тыпу “дзеяслоў+назоўнік” і запішыце іх.

5. Дапасуйце выказнікі да дзейнікаў.

1. Большасць людзей ішл... нехаця і панура.
2. Большасць пнёў ужо счарнел...
3. Перад хатай на дарозе стаял... з дзесятак саней.
4. Некалькі незнамых хлопцаў сышл... на невялікай станцыі.
5. Мала людзей застал...ся на полі.
6. Мноства гукаў напоўніл... прастору лесу, парушыўшы яго ранішні спакой.

6. Растлумачце, чым адрозніваюцца пары сказаў.

1. Зімовы вечар. – Вечар зімовы.
2. Пахне свежым хлебам. - Свежы хлеб пахне.
3. Пішу ліст сябру. – Пісаў ліст сябру.

7. Складзіце і запішыце тэкст тыпу “апісанне”.

## Алімпіядныя заданні для 8 класа 2006

1. Расстаўце націскі ў словах: аер, атлет, азбест, агент, адзінаццаць, беларусы, буйны, бульбяны, вярба, велізарны, выпадак, жыхар, імя, каменны, крапіва, крыху, накрыўка, некаторы, паведаміць, пакутаваць, стары, таварышы, фурманка, цяжкі, цяжар, чатырнаццаць, шэсцьдзесят.
  2. Запішыце слова, якія вымаўляюцца \ атс'ул', \ б'ароска\, \ л'охка\, \л'уцк'i\, \ п'ашчаны\, \ проз'ба\, \ п'эраклаччык\, \ пытай'эс'с'a\, \ хвой'a\.
  3. Склівдзіце сказы, каб прыведзеныя спалучэнні слоў ужываліся як **свабодныя і як устойліавыя ( фразеалагізмы )**: стаць на ногі, па галоўцы гладзіць, стаяць на шляху, доўгая песня, закінуць вуды.
  4. Выпішыце прыслоўі і размяркуюце на групы паводле спосабу ўтварэння. 1. Зімой і летам адным цветам. 2. Жураўлі ляцяць нізка – зіма ўжо блізка. 3. Сей смела, калі ў садзе бела. 4. Хто ўлетку спіць, той узімку не есць. 5. Дзе пасееш густа, там не будзе пуста. 6. Пайшоў нацянькі – хадзіў трох дзянькі. 7. Прама варона лятае, ды дома не начуе. 8. Пешкі няма замешкі.
  5. Выпішыце сказы з памылковым ужываннем дзеепрыслоўяў, выпраўляючы памылкі. Растлумачце памылкі. 1. Чытаючы аповесць А. Адамовіча “Карнікі”, сціскаецца сэрца. 2. Дзед, не спяшаючыся, дастаў люльку. 3. Не адказваючы, брыгадзір пайшоў у кантору. 4. Забіўшы паліца, Сотнікава самога паравіла. 5. Над ракою, тушачы маланкі ў вадзе, плывуць хмары. 6. Падыходзячы да школы, мне не стала цяплей. 7. Наўкола, чакаючы, сядзелі хлопцы. 8. З лётчыкам Куніцыным, лятаючы на самалёце, здарылася аварыя. 9. Развітваючыся з маці, у мяне моцна забілася сэрца. 10. Ларывон хацеў яшчэ нешта сказаць, але, зірнуўшы на Яўхіма, прамаўчаў.
  6. Размяркуюце назоўнікі паволле родавай прыналежнасці.

**Раяль, памідор, карусель, бандэроль, ААН, сірата, танга, бра, Гродна, мовазнаўца, Малдова, недарэка, лэдзі, запівала, гарэза, Тбілісі, таксі, заіка, фае, ложак, сабака, медаль, боль, шымпанзэ, шоу, пола, журы, плакса, місіс, БДУ, таполя, пыл, гусь, шынель, жаль, кава, брыво, ценъ.**
  7. Вызначце памылку ў словазлучэннях, запішыце прывільныя варыянты..

З шклянкі, пайсці за чарніцамі, ехаць за сенам, ажаніцца на Алене, насміхацца над сябрам, жартаваць над суседкай, ісці за хлебам, пайсці на буракі, вышэй яе, дзякаваць яго, дараваць брата, выбачаць сябру, хварэць грыпам, сумаваць па родным, не пайшоў з-за хваробы, пранікаць сквозь фіранкі, у метрах восьмі ад станцыі, дасылаць па адрасу, зайшоў за дзецем
  8. Складзіце і запішыце са словамі сказы так, каб у першым выпадку гэтые слова былі прыназоўнікамі, а ў другім – дзеепрыслоўямі.
- Выключаючы, пачынаючы з, нягледзячы на.